

Запрашаем наведальца

22 сакавіка 2025 г.

Дзень узаемадзеяння з сям'ёй

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Сямейныя пасядзелкі "Бацькі і дзеці. Таленты маёй сям'і"	9.00 - 9.45	Кабінет №11	Чабацько С.С
Пазнавальная праграма "Паглядзі ў сямейны альбом"	9.55 - 10.40	Кабінет №12	Марчык Т.П.
Турнір па бадмінтону "Спорт і мы"	10.50 - 11.35	Спартыўная зала	Ануфрыенка В.М.
Конкурс калажаў "Дом маёй мары"	11.45 - 12.30	Кабінет №12	Скобля Ю.М.
5 - 8 класы			
Сямейныя пасядзелкі "Бацькі і дзеці. Таленты маёй сям'і"	9.00 - 9.45	Кабінет №11	Чабацько С.С
Пазнавальная праграма "Паглядзі ў сямейны альбом"	9.55 - 10.40	Кабінет №12	Марчык Т.П.
Турнір па бадмінтону "Спорт і мы"	10.50 - 11.35	Спартыўная зала	Ануфрыенка В.М.
Конкурс калажаў "Дом маёй мары"	11.45 - 12.30	Кабінет №12	Скобля Ю.М.
Работа бацькоўскага ўніверсітэта "Бяспека дзяцей у сетцы Інтэрнэт" для бацькоў 5 - 6 класаў	9.00 - 9.45	Кабінет №4	Бушук Н.Ю.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Турнір па бадмінтону "Спорт і мы"	10.50 - 11.35	Спартыўная зала	Ануфрыенка В.М.
Конкурс калажаў "Дом маёй мары"	11.45 - 12.30	Кабінет №12	Скобля Ю.М.
Работа бацькоўскага ўніверсітэта "Здароўе - гэта жыццё" для бацькоў 10 - 11 класаў	8.00 - 08.45	Кабінет №8	Баран І.Ф.